

ЗА СУМЕСНЮ ДРУЖНЮЮ РАБОТУ
 (з даклада на сходзе мінскага партычнага, камсамольскага
 і прафесіянальнага актыву)

Партынаму, камсамольскаму і прафесіянальнаму актыву ста-
 ліцы Савецкай Беларусі перадаю ад імя саюза савецкіх пісьмен-
 ікаў гарачае таварыскае прывітанне.

Таварыши, мы ўжо не раз сустракаліся, гаварылі пра сваё
 жыццё, пра шляхі нашага росту і барацьбы. Мы чыталі вам свае
 творы. Але сённяшні сход мае асабліва важнае палітычнае і
 культуринае значэнне.

Мы былі ўдзельнікамі пісьменніцкага Усесаюзнага з"езда,
 з"езда, які з"яўляецца падзеяй сусветнага значэння, і радасна
 пра гэта гаворым таму, што з"езд адбыўся і мог адбыцца толькі
 у Савецкім Саюзе, толькі дзякуючы мудраму кіраўніцтву Камуніс-
 тичнай партыі.

Усесаюзны з"езд пісьменнікаў адкрыў новы гісторычны
 этап у барацьбе за новую культуру сацыялізма. І гэтая новая
 культура сацыялізма загаварыла магутным голасам у дакладзе
 Аляксея Максімавіча Горкага, у дакладах пра літаратуру братніх
 рэспублік, загаварыла магутнай сілай інтэрнацыянальнага
 адзінства, сілай пралетарской дружбы народаў на славу партыі
 бальшавікоў.

Пісьменнікі прыйшлі на свой выдатны з"езд з вялікімі
 творчымі поспехамі, маналітичнай спаяннымі аднымі задачамі, адной
 імклівасцю. Гэтае адзінства мэты, глыбока і кроўна ўсвядомлене
 пісьменнікамі ўсіх народаў Савецкага Саюза, падкрэслівае велі-
 зарнае значэнне з"езда, як дэманстрацыі адданасці широкіх
 мас савецкай інтэлігенцыі ідэям сацыялізма, як яркі паказ
 перамог генеральнай лініі партыі.

На з"ездзе прысутнічалі прадстаўнікі звыш дзесяці дзяржа-
 ваў нацыянальнасцей СССР. Даклады рэспублік, выступленні мастакоў

слова тых нацыянальнасцей, якія да Каstryчніка не мелі сваёй пісьменнасці, выступлениі беларусаў, у якіх пісьменнасць фармальна лічылася, ^{і дзе} ~~нас~~ насельніцтва ~~было~~ раней было пагалоўна нія граматным, адкрылі широкую панараму росквіту нацыянальных культур.

Беларуская савецкая літаратура прыйшла на Усесаюзны з'езд як перадавы атрад літаратуры народаў СССР. Усесаюзная мастацкая літаратура ўся развіваецца пад знакам далейшага ўздыму. Гэта падкрэслівае сілу перамог ленінскай нацыянальнай палітыкі.

Усесаюзны з'езд пісьменнікаў паказаў, якія багатыя і славные перспективы адкрываюцца перад мастаком слова, творцам вялікага образа будаўнікоў новага ладу жыцця. Новых людзей, герояў, адданых справе сацыялізма, у Савецкім Саюзе мільёны. Гэта тыя людзі, якія чакаюць мастака, гэта тыя вобразы, якія вялікім талентам мастака павінны быць адлюстраваны ў мастацкай творчасці.

Новых герояў не знаходзіць і не можа знайсці буржуазная літаратура Захаду і Усходу. Зладзеі, жулікі, авантуристы розных адцэнняў--вось асартымент "гераічных" фігур буржуазіі сучаснай эпохі.

Лепшыя прадстаўнікі зарубежных пісьменнікаў, якія прыехали ў Савецкі Саюз, з вялікай трывуны гісторычнага нашага з'езда з хвалеваннем ад радасці і захаплення магутным сацыялістычным ростам краіны заяўлялі, што толькі краіна Саветаў стварыла ўсе ўмовы для развіцця творчых сіл чалавека, для прагрэсу навукі і тэхнікі, літаратуры і мастацтва.

Наша партыя дала пісьменніку абсолютна ўсе права і не дае пісьменніку толькі аднаго права--права дрэни пісаць.

Пад знакам барацьбы за якасць мастацкай літаратуры, на аснове лініі сацыялістычнага рэалізму мы павінны даваць творы розных па мастацкіх сродках, але адноўльковыя па сваёй класавай накіраванасці.

На з'ездзе, як ніколі, пісьменнік адчуваў ту ю агромністую адказнасць, якая ўскладаецца на літаратуру, якая ўскладаецца на яго творчасць.

Для таго, каб выхоўваць, мабілізоўваць пачуцці чалавека, для таго, каб твор быў яшчэ больш вострай зброяй нашай партыі, для гэтага трэба пісьменніку быць чалавекам вялікай культуры, быць узброеным філасофіяй марксізма-ленінізма, арганічна быць звязаным з жыццём свае краіны.

Літаратура Савецкай Беларусі прыйшла на з'езд з ~~н~~ малым творчым здабыткам.

Што Беларусь атрымала ў літаратурную спадчыну? Вельмі небагата. Яе ўздым, рост і росквіт адбываецца выключна ў савецкі час.

Літаратура Савецкай Беларусі--гэта новыя кнігі Купалы, Коласа, гэтых буйных майстроў слова, якія дзейна ўключыліся ў барацьбу за сацыялістычнае будаўніцтва.

Літаратура Савецкай Беларусі--гэта раманы, аповесці, паэмы і вершы Лынькова, Галавача і Чарота, Крапівы і Бядулі, Броўкі, Хведаровіча, Глебкі і Чорнага, Гурскага, Мікуліча, Куляшова і цэлага рада іншых таварышаў.

Літаратура Савецкай Беларусі--гэта вялікі і дружыны калектыў, ён народжаны ў агуі пралетарскай рэвалюцыі, ён народжаны ў барацьбе рабочага класа за будаўніцтва сацыялізма.

Маналітнасць імкненняў, дружба і кансалідацыя дасягнуты дзякуючы ўпартай рабоце пісьменнікаў-камуністаў і беспартыйных на літаратурым фронце, якія сваім ідэйным ростам заваявалі права

быць у першых радах.

Таварыши, кажучы па шчырасці, раней пісьменнік любой нацыянальной рэспублікі выступаў з прамовамі чиста "этнаграфічна-інфармацыйнага" характару. Тэзіс выступлення ў асноўным быў наступны: "ведаеце, да Кастрычніка наша краіна была забітай, цёмнай, прыгнечанай, а цяпер, дзякуючы Кастрычніцкай рэвалюцыі, атрымала поўнае права развівацца і вось мы прыйшли з дасягненнямі". Такія агульныя выступленні, хоць па сваёй сутнасці глыбока правільныя, але на сходах, дзе абмяркоўваюцца творчыя праблемы, яны малакаштоўныя і нецікавыя. Але гэта факт хваробы росту. Мы гэта перараслі і сіла наша ў тым, што насы таварыши дзейна ўключыліся ў вырашэнне новых праблем савецкай літаратуры.

Выступленні беларускіх дэлегатаў на з'ездзе, на заводах і фабрыках, у зялёным тэатры, дзе прысутнічала звыш дваццаці тысяч рабочых горада Масквы, насы сустрэчы з членамі Палітбюро ЦК ВКП/б/, з Максімам Горкім, з адказнымі работнікамі "Правды", --усё гэта сведчыць аб вялікім признанні беларускай савецкай літаратуры.

Да нашага з'езда была прыкавана ўвага широкіх народных мас. Выступленні на з'ездзе рабочых буйных заводаў і фабрык Масквы, рабочых метро, чыгункі, чырвонаармейцаў, піянераў сведчаць пра вялікую любоў да літаратуры і пра новую вышэйшую ступень культурынага росту шматмільённага народа Савецкага Саюза.

Рост культуры широкіх мас бліспрэчны. Гэта відаць па колькасці прачытанных кніг у нашых бібліятэках; гэта відаць у нашых тэатрах, калі на добры спектакль цяжка купіць білет; гэта відаць у нашых перапоўненых кінотэатрах; гэта відаць па сетцы нашых школ і па характару клубнай работы.

На буйнейших прадпрыемствах у нас ёсьць літаратурныя гурткі. Па шчырасці сказаць, гурткі нашы працуць яшчэ вельмі і вельмі дрэнна. Ім не дапамагаюць так, як гэта трэба. Нам неабходна ў БССР мець на бліжэйшы час куды большы лік пісьменнікаў, чым тыя сто членau нашага саюза. І таму аддаць увагу на выхаванне маладых кадраў—адна з асноўных задач усяе нашае работы. Галоўным чынам мы павінны падкрэсліць, што работу літгурткоў, як быццам недаацэньваюць нашы парткомы і фабкомы на прадпрыемствах. Часам работа літаратурных гурткоў не ўключаецца ў агульны план работы завода. Літгуртку няма тae ўвагі, якая аддаецца любой іншай грамадскай арганізацыі на прадпрыемстве. А мы павінны дамагчыся таго, каб старшыня фабкома, адчытваючыся перад рабочымі за работу мопраўскай ячэйкі, за работу Асцвіяхіма, у такой жа ступені адчытваўся і адказваў за работу літаратурнага гуртка.

Калі мы добра арганізуем працу, мы будзем мець у нашай літаратуре новае папаўненне таленавітых літаратараў з гушчы рабочага класа.

Мы ў Савецкай Беларусі за гады пралетарскай рэвалюцыі дасягнулі такіх заваёў, якія нельга і паразиць з тым, што было.

Беларускія нацдэмы былі на ўсіх участках нашага жыцця. Яны ўсюды імкнуліся падрыванць фундамент сацыялістычнага будаўніцтва. Шкодзілі яны і на фронце літаратуры і мовы. Пад кіраўніцтвам нашай партыі мы з усёй рашучасцю змагаліся з беларускай контэрревалюцыяй і ў гэтай барацьбе нашы кадры ідэйна акрэплі.

С1

У мінулым годзе спецыяльнай пастановай СНК у Савецкай Беларусі ўведзены новы правапіс. Гэта вялікі паказальнік нашага росту, нашай крэпасці. Новы правапіс з "яўляеца дэмантрацыяй таго, што мы ствараем сваю культуру пад сцягам пралетарскага інтэрнацыялізму, гэта з "яўляеца паказальнікам таго, што мы пад кіраўніцтвам партыі будуем новую беларускую савецкую культуру.

Некаторыя недаацэньваюць гэтага сур'ёзнейшага факта і не хочуць працаваць над аўладаннем новага правапісу, хоць ён і вельмі не складаны. Часта ў нас пішуць зусім непісьменна. Мы з "яўляемся перадавымі людзьмі, а вось пішам непісьменна, гаворым непісьменна, не сочым за сваёй мовай. Калі гаворыш на рускай мове, то трэба гаварыць граматна па-руску, а калі гаворыш на беларускай мове, то трэба гаварыць правільна па-беларуску. Гэтае патрабаванне зусім законна пастаўлена перад намі і ўсе мы павінны змагацца за культуру і далейшае ўдасканаленне мовы.

Мы, пісьменнікі, ведаем, якая адказнасць ускладзена на нас. Гарачай народнай любоўю, глубокай пашанай і выключнай клапатлівасцю атулены песняры народаў савецкай зямлі. Гэтую любоў яны заваявалі таму, што мастацкая літаратура ўжо з "яўляеца вялікім аружжам у руках камуністычнай партыі і рабочага класа, таму, што мастацкая літаратура ўжо многім узбагаціла культурнае жыццё працоўных. Але які яшчэ складаны, адказны і пачэсны шлях ляжыць перад савецкім пісьменнікам! Колькі яшчэ новых вялікіх твораў чакае наша краіна ад сваіх пісьменнікаў! І яна, наша сацыялістычная краіна, робіць выключна ўсё, каб забяспечыць далейшы рост мастацтва. "Не было і няма ў свеце дзяржавы, горда заявіў на з'ездзе А. М. Горкі, дас наўку і літаратура карысталіся б такой таварыскай дапамогай,

С

~~такімі клопатамі або павышаниі прафесіянальной кваліфікацыі~~
~~работыкаў мастераў і науки».~~

"За работу, таварыши! -- такі заклік кінуў Максім Горкі пісьменнік -- ~~народзіла, падбіда, выдаўна за ўзбесці~~".

У кожнага пісьменніка з'езд нарадзіў новую хвалю крытычных думак і прагнансаў узяць новыя бар'еры, імкненне яшчэ бліжэй стаць да перамог эпохі.

Гэта была атмасфера, якая немінуча народзіць новыя справы, новыя творы.

Аднак, каб творчыя стымулы, народжаныя з'ездам, ператварыць у рэальную дзею, каб падтрымаць і безупынна развіваць хвалю творчай актыўнасці, каб яшчэ больш узяць пачуццё адказнасці за работу пісьменніка, каб выхоўваць новыя кадры літаратуры, патрэбна вялікая калектыўная праца пісьменніцкай організацыі.

Работу ССПБ трэба наладзіць так, каб штодзённа сістэматычна дапамагаць пісьменніку пашираць сваю культуру, заваёваць вышыні науки і тэхнікі, узбройвацца філасофіяй марксізма-ленинізма, ~~блінчэй~~, ~~тэхнік~~ стаць да жыцця.

Без цеснай і непарыўнай сувязі пісьменнікаў з народам нашай краіны, з яго жыццём і барацьбой, няма і не можа быць руху літаратуры наперад.

Сярод працоўных мас пісьменнік набывае істотнае веданне жыцця, велізарны вопыт, які неабходны яму, як выхаваўцу людзей нашага часу ў духу камунізма. Памножаны на філасофскую сталасць мыслі і веданне гісторыі чалавечай культуры, гэты вопыт арганічнай сувязі з масамі становіцца той скарбніцай, з якой пісьменнік бярэ ідэі і вобразы і сілай свайго таленту стварае мастацкія помнікі нашай вялікай эпосе.

1934

*Віцебск
дзяржна
тэлешвія*

C